

## 1. Выдзеліце прыметнікі.

зялёны казка шчаслівы прыгожы зялёнка  
казачны зелянец дабрыня добры

## 2. Утварыце прыметнікі ад назоўнікаў.

хлеб –

золата –

бяроза –

жалеза –

школа –

## 3. Устаўце адну з літар.

**б – п:** хле , слу , ры ка, скры ка, гры кі.

**г – х:** сто , сме , лу , лё ка, подзві .

## 4. Падбярыце да першай часткі прыказак правільную другую частку. Злучыце.

Хто чужога не шкадуе,

Кінь перад сабою,

У людзей пытай,

Як гукнеш,

так і адзавецца.

ды свой розум май.

знойдзеш за сабою.

той свайго не мае.

## 5. Выберыце правільную форму прыметніка.



чырвоны

чырвоная

чырвонае

кніга



чырвоны

чырвоная

чырвонае

яблык

6. Устанавіце адпаведнась паміж словамі і іх лексічнымі значэннямі. Тэрацягніце.

Незамужняя дачка пана	
Ежа, якая, паводле біблейскага падання, падала з неба іўдзеям у час іх вандравання па пустыні	
Выхавацельніца малых дзяцей (звычайна іншаземка)	
Ежа – тонкая аладка з цеста з запечанымі на ёй пад соусам кавалачкамі мяса, сыру, гародніны, грыбоў	
Расліна тропікаў, з якой робіцца хлеб	
Вялікая прадаўгаватая пасудзіна для мыцця, купання	
Горад у Саудаўскай Аравіі, галоўны рэлігійны цэнтр ісламу	
Жаночы голас, сярэдні паміж сапрана і кантральта	
Трапічны стэп з рэдкімі дрэвамі і хмызнякамі	

Ванна саванна манна панна Мекка  
мецца-сапрана піца бонна дурра